

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 248 (5922) 27 кастрычніка 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

СОВЕТСКОЕ СЯЛЯНСТВО РЫХТУЕЦА ДА ВЫБАРАЎ

Разам з усімі працоўнымі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР рыхтуецца самы шматлікі атрад выбаршчыкаў—савецкае сялянства, якое прымае ўдзел у выбарах вышэйшага органа дзяржаўнай улады на ўсім роўных правах з рабочымі класам.

Ужо адно гэта — выдатны паказальнік найвышэйшай перамогі дыктатуры рабочага класа і найвышэйшай перамогі палітычнай партыі Леніна—Сталіна і савецкага ўрада.

У жорсткіх баях з эксплуатацыйнымі класамі і іх агентамі сялянства, пад кіраўніцтвам рабочага класа, прайшло вялікі курс палітычнай навукі. Яно ідзе пераперам выбары палітычна зразым, згуртаваным атрадам людзей, адданых справе партыі Леніна—Сталіна, вялікай справе сацыялізма.

Пераважная большасць сялянства ўжо ўвайшла ў калгасы. Сацыялістычная дзяржава замацавала за калгасамі ў бясплатнае і бестэрміновае карыстанне, г. зн. на вечна, больш 400 мільянаў гектараў зямлі, у тым ліку больш 150 мільянаў гектараў былых памешчыцкіх, казенных і манастырскіх зямель. На гэтых землях калгаснае сялянства дабілася ў гэтым годзе ўраджаю зернавых культур, якога ніколі не ведала і не магла ведаць царская Расія. На сацыялістычных палях атрымалі ўраджаю зернавых у 6,8 мільярда пудоў, амаль на 2 мільярды больш таго, што збрала даразольная Расія ў самыя ўраджайныя гады.

У савецкай вёсцы няма больш беднаці. Няма больш немаёмных, безземельных, бясплодных гаспадарак. 20—30 мільянаў былых беднякоў увайшлі ў калгасы, ператварыліся ў забеспечаных людзей і паспяхова будуць замажжаць жыццё.

Партыя і ўрад забяспечылі калгасы выдатнымі машынамі, якія палягаюць працу, паскарваюць працы работ і дапамагаюць узяць у зямлі ўсё, што яна можа даць. На калгасных палях працуюць 356,8 тысяч трактараў, агульнай магутнасцю ў 6.500 тыс. конскіх сіл. 96.300 камбайнаў убіраюць калгасныя хлябы. Самыя прадуманыя работы механізуюцца.

На выбарах у Вярхоўны Совет сялянства калгаснікі ідуць не беднякамі, не маламоцнымі саратнікамі, не ведаючымі, што ім суціль заўтрашні дзень. Яны ідуць людзьмі забеспечанымі, маючымі ўдольства хлеба і ведаючымі, што заўтрашні дзень не суціль ім ніякіх бед, што заўтра жыццё ў калгасе будзе яшчэ больш заможным, яшчэ больш культурным.

Руская сялянка—беспраўная раба ў мінулыя часы і не раз была апячана ў верхай і прозе. — ідзе на выбарах поўнапраўным членам сацыялістычнага грамадства, шчаслівай і свабоднай.

Якія з'яўляюцца перамены сацыяльна-палітычныя, гаспадарчыя! Якія велізарныя перамогі! Савецкае сялянства дзейна рыхтуецца зараз да надыдзючых выбараў у Вярхоўны Совет. На шматлікіх калгасных сходах намаяюцца кандыдаты ў дэпутаты Саюза і Саюза Нацыянальнасцей. Мыслі і думы савецкага сялянства накіроўваюцца перш за ўсё да вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая вывела сялян з галечы, кулацкай кабаны і перамог да светлага, заможнага жыцця. Першае сваё слова савецкае сялянства накіроўвае да таварыша Сталіна, які вядзе краіну ад перамогі да перамогі. Яго, любімага, блізкага, роднага Сталіна і яго лепшых саратнікаў—Молатава, Кагановіча, Варашылава, Капініна, Андрэява, Мікаіна, Чубара, Жанава, Ежова—сялянства ў першую чаргу вылучае кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Саюза.

Гэтымі днямі адбыліся перадыбарчыя сходы калгаснікаў станицы Грушаўскай, Растовскай вобласці. У сваёй пастанове калгаснікі запісалі:

«Мы, казакі і казачкі станицы Грушаўскай, сабраўшыся для абмеркавання кандыдатуры ў дэпутаты Саюза, ахоплены адзіным пачуццём і рашылі вылучыць кандыдатам ад савецкага казачства Новачаркаўскай 225-й выбарчай акругі тав. чыё імя на ўсіх вуснах, чыё імя стала сцягам барацьбы за камунізм, таго, хто прывёў савецкае казачства і ўвёс со-

векці народ да шчаслівага і радаснага жыцця. Імя нашага кандыдата аднолькава гучыць на ўсіх мовах і дыялектах. Імя гэта аднолькава жадае, любімае і блізкае для кожнага савецкага патрыёта імя гэта Сталін».

У калгаснай вёсцы вырастае тысячы выдатных людзей, да канца алданных калгаснаму ладу, выхаваных нашай партыяй і савецкай уладай, палітычна да вялікай палітычнай работы. Такіх людзей сялянства вылучае кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Саюза.

Агульны сход калгаснікаў сельсагаспадарчай арпелі «Трух і знанне», Венейскага раёна, Тульскай вобласці, вылучыў кандыдатам у дэпутаты Саюза па Стаўрагорскай сельскай выбарчай акрузе Марыю Івановну Кастронову — старшынню калгаса.

Агульны сход рабочых Яхромскай пражытна-тэкстай фабрыкі і калгаснікаў калгаса «Пабедз», Дзімітраўскага раёна, Маскоўскай вобласці, вылучыў кандыдатам за гатчыка хатай-лабараторый калгаса тав. Сідарава, даказваюча свай ўменне вырашаць дзяржаўныя справы.

На трыбуны сходаў выходзяць старыя-сяляне, якія знаходзяць такія словы, якія глыбока зашпаюць у душу моладзі, запамінаюцца наогула. У сале Волыты, Буціслаўскага раёна, на Украіне, першым на калгасным сходзе ўвай слова 62-гадовага калгаснік Васіль Ражанька. Звяртаючыся да моладзі, ён сказаў:

— Вы шчаслівыя людзі, вам дасталася такое жыццё, аб якім мы ў маладосці і марылі не маглі. Барацьбе-ж гэтае жыццё і нашу савецкую ўладу, як свае вочы.

Спраўдны сэнс гэтых слоў зразумелі мільёны сялян і сялянак. Было б, аднак, невялікай памылкай думаць, што ўжо сёння кожны сялянін і сялянка ў дэталі знаёмы са Сталінскай Канстытуцыяй, а надыходзячымі выбарамі, з іх значэннем, з тэхнічнай выбараў, з рэпазіцыяй партыі і ўрада. Велізарную дапамогу ў агітацыйна-прапагандыскай рабоце можа і павінен запасаць калгаснай вёсцы сацыялістычны горад. Ужо зараз пераважае прадымства нашага Саюза пасылаюць у вёску сваіх агітатараў і прапагандыстаў, якія ідуць у густы селянскі мас вялікае слова Сталінскай Канстытуцыі, слова партыі. Гэта дапамога павінна быць усмярлена пашыраю.

Не гэта забываць, што ў самых калгасах з'явіліся дзесяткі тысяч партыйных і непартыйных большэвікоў, якія могуць пры адпаведнай дапамозе стаць выдатнымі агітатарамі і прапагандыстамі. Сталінскай Канстытуцыяй і выбарчага закона.

Хто павінен узначаліць у вёсцы гэту вялікую работу? Вядома, нашы раённыя партыйныя арганізацыі. На іх плечы кладзецца ў першую чаргу ўзвес пажар палітыку і арганізацыю выбарчай кампаніі ў вёсцы. З гэтай работай партыйныя арганізацыі на сяле могуць справіцца ў тым выпадку, калі яны не павядуць разам з беспартыйнымі калгаснікамі і калгасніцамі, аданымі калгаснаму ладу і справе партыі Леніна—Сталіна.

Перадыбарчыя сходы ў калгасах і сёлах, уключаючы асабіста, пачалі ўжо вылучаць кандыдатаў у дэпутаты Саюза і Саюза Нацыянальнасцей. Гэтыя сходы вылучаюць у першую чаргу дэмакратычна і ўспрымаюць дэманстрацыю непартыйнай моцы саюза рабочых і сялян, дэманстрацыю адданнасці камунізму і беспартыйных вакол сцяга партыі большэвікоў і яе лідэра Сталіна і Сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

Варожыя элементы прабуюць выкарыстаць час, які астаўся да выбараў, для ўзмацнення сваёй палітычнай работы. Большэвіцкая пільнасць павінна быць пазыяна ў штур разам. Рыхтавацца да выбараў, аначыць не толькі прымаць узел у вывучэнні Канстытуцыі і выбарчага закона, але і пастаянна выкрываць варожыя промкы, бялізасна змагацца з ворагамі, пад акой-бы лічбай яны не хаваліся.

Дзень выбараў не за горами. Умясцерыны намаганні на палітыку да выбараў і ў горадзе і асабліва ў вёсцы! Пашлем у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей самых дзейных сыноў нашай вялікай радзімы! Пашлем тых, хто выправаваў і загіраваў у баях з ворагамі, хто зольны вёсці вялікую дзяржаўную работу, хто да зношай кроплі крыві адданы справе Леніна—Сталіна, справе народа.

«ПРАВДА».

Перадыбарчыя сходы рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў, служачых, студэнтаў Менска, Гомеля і Віцебска дэманструюць згуртаванасць шырокіх працоўных мас вакол вялікай партыі Леніна—Сталіна.

Беспартыйныя рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя разам з камуністамі і комсамольцамі абмяркоўваюць і вылучаюць у кандыдаты дэпутатаў Саюза самых лепшых, самых адданых сыноў і дочак сацыялістычнай радзімы.



Таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў, Кагановіч і Капінін у прэзідыуме VIII Усеагульнага з'езда Саюза.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

БЯЗМЕЖНА ЛЮБОУ ПРАЦОЎНЫХ ДА ВЯЛІКАГА СТАЛІНА І ЯГО САРАТНІКАУ

ГОМЕЛЬ
нашы кандыдаты ТАВАРЫШЫ КАГАНОВІЧ І ВОЛКАЎ

З рэзалюцыі агульнага схода рабочых і служачых ГОМЕЛЬСКАЙ ШВЕЙНАЙ ФАБРЫКІ «КОМІНТЭРН».

Мы, рабочыя, служачыя, ІТР гомельскай швейнай фабрыкі «Комінтэрн», сабраўшыся для абмеркавання кандыдатур у дэпутаты Саюза, сваё першае слова беззаветнай любові і адданасці звяртаем да таго, хто лаў нам сапраўды народную, самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю і шчаслівае радаснае жыццё, — да вялікага і мудрага таварыша Сталіна.

Устаючы ў выбарчую кампанію па выбарах у Вярхоўны Совет, у нас ва ўсіх адна дума, адна воля — яшчэ цясней згуртавацца вакол сваёй роднай большэвіцкай партыі, вакол непераможнага сцяга Леніна—Сталіна.

Сход рабочых, ІТР і служачых фабрыкі «Комінтэрн» вылучае кандыдатаў у склад дэпутатаў Вярхоўнага Саюза ад Гомельскай выбарчай акругі сакратара ЦК ВКП(б), бальовага сталінскага наркома пажылы прамісловасці тав. Кагановіча.

Мы вылучаем кандыдатуру тав. Кагановіча, як вернага, стойкага сына большэвіцкай партыі, саратніка вялікага Сталіна, які непрымірна і рашуча змагаецца разам з усімі партыяй і таварышам Сталіным за справу камунізма.

Мы просім Лазара Майсеевіча Кагановіча даць сваю згоду балатыравацца па Гомельскай выбарчай акрузе.

Мы аднадушна вылучаем кандыдатам у дэпутаты Саюза выканаўчага абавязкі першага сакратара ЦК КП(б) тав. Волкава Аляксея Аляксеевіча.

Няхай жыве саратнік вялікага Сталіна—бальвае жалезнае нарком Лазар Майсеевіч Кагановіч!

Няхай жыве наш родны друг, настаўнік і бальва таварыш Сталін!

Тав. ЛЯВІЦІ АЛЯКСЕЙ МІХАЙЛАВІЧ ВЫЛУЧАЕ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

ВІЦЕБСК. 26 кастрычніка. (Кар. «Звязда»). Сёння на панчона-трыкатажнай фабрыцы імя КІМ адбыліся перадыбарчыя сходы рабочых і работніц вялікага праха па пытанню аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей Вярхоўнага Саюза СССР.

На прапанову майстра па рамонту Сумарова Міхаіла Аляксандравіча сход аднадушна вылучыў выканаўчага абавязкі другога сакратара ЦК КП(б) тав. Лявіцкага ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей.

Сход паставіў прасіць тав. Лявіцкага даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

ЗАРУБЕЖНЫ, ГАЛКІН.

МЕНСК
ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА СТАЛІНА, ЗА ВАРАШЫЛАВА

Больш 800 рабочых, работніц, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў першай і другой змены менскай скур-галантарэйнай фабрыкі імя Куйбышава сабраўшыся на свой перадыбарчы сход па вылучэнню кандыдатуры ў Совет Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Пра выключены ўздыме рабочага калгаснага прайшоў сход. У кожным з прысутных адчуваецца радасць, адданасць сваёй партыі, сваёй радзіме, сваёму вялікаму Сталіну, з імем якога звязаны ўсе нашы поспехі і перамогі.

Першае слова прадастаўляецца т. Цітку. Калі старая беспартыйная работніца-стаханавка ў сваім выступленні прапанаваў вылучыць кандыдатамі ў Совет Саюза ад Менскай выбарчай акругі нашага вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна і першага маршала Саюза, бальовага саратніка вялікага Сталіна, дуганскага сасера Кіменія Ефрэмавіча Варашылава, усе прысутныя ў адзіным парыве ўзняліся і стончы доўга апладыруюць таварышу Сталіну і бальвому наркому таварышу Варашылаву.

— Я выстаўляю кандыдатуру таварышу Сталіна і Варашылава таму, што яны ўсё сваё жыццё аддалі і аддаюць нам, клопаюцца аб нас, каб нам жылося добра, яны вядуць краіну ад перамогі да перамогі.

Вось паглядзіце на мяне. Бальва мой быў рабочым-чыгуначнікам. Сям'я наша складалася з 12 чалавек, якіх ён не мог пракарміць. Я з 12-гадовага ўзросту пайшла працаваць на аб'юзную фабрыку да капіталаста Батвініка. Жудасна становіцца, калі ўспамінаеш гэта пракаляе жыццё. Працаваць прыходзілася з 7 гадзін раніцы да вечара. Гаспадары здэкавалі з нас, за малейшую правінанасць нас штрафавалі, і заробляла я па 5—10 кап. у дзень.

Зусім іншай і зашпала пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Жыцьцё я пачаў заможна, весела і радасна. Я лічылаў сваё нешчаснае жыццё. Мае дзеці вучацца і выходзяць у сталінскія школы.

Да такога радаснага жыцця нас прывёў наш любімы бальва і друг таварыш Сталін і яго бальвы саратнік таварыш Варашылаў. Вось чаму я прапанаваў гэтых

1.000 АГИТАРАУ У ДАПАМОГУ ВЯСКОВЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ

Для дапамогі вясковым арганізацыям у правядзенні палітычна-масавай работы ў выбарчую кампанію па выбарах у Вярхоўны Совет СССР партыйныя арганізацыі рабочых і работніц вялікага праха па пытанню аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей Вярхоўнага Саюза СССР.

На прапанову майстра па рамонту Сумарова Міхаіла Аляксандравіча сход аднадушна вылучыў выканаўчага абавязкі другога сакратара ЦК КП(б) тав. Лявіцкага ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей.

Сход паставіў прасіць тав. Лявіцкага даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Саюза Нацыянальнасцей па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

26 кастрычніка пры Менскім гаркоме КП(б) адбыліся інструкцыйныя нарады

ВІЦЕБСК
З РАДАСЦЮ ВЫЛУЧАЕМ ТАВАРЫША Н. І. ЕЖОВА

РЭЗАЛЮЦЫЯ АГУЛЬНАГА ПЕРАДВЫБАРЧАГА СХОДА РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРАУ, ТЭХНІКАЎ І СЛУЖАЧЫХ ПАНЧОНА-ТРЫКАТАЖНАЙ ФАБРЫКІ ІМЯ КЛАРЫ ЦЭТКІН

Ва ўмовах выключнага росквіту магутнасці Саюза савецкага суграмае наша краіна знамянальнаму ХХ гадавіну Кастрычніка. Слаўны пераможны шлях, пройдзены нам за гэтыя гады, яра адлюстраван у дакуменце вялікага савецкага народа — Сталінскай Канстытуцыі.

Ворагі народа імкнуліся працаваць нашу Краіну Советамі, але гэта ім не ўдалося, і не ўдала. Грозны карачы меч савецкага правадзільнага аўтэрыса на іх прарэзаныя галовы. Слаўны наркамуністыцы на чале з жалезным наркомом тав. Ежовым зорка ахоўваюць заваёваны сацыялізм, бялізасна выкарчюваюць прарэзаныя агентаў фашызма.

Свабодны савецкі народ ведае, што работа Наркомуністыцы ёсць кроўная справа ўсяго рабочага класа.

Вось чаму з вялікай радасцю рабочы калектыў фабрыкі імя Клары Цэткін выстаўляе кандыдатам у дэпутаты Саюза Саюза вернага сына нашай радзімы, бастражнага барадбита большэвіцкай партыі, лепшага сталінца тав. Ежова.

Мы просім Нікалая Іванавіча Ежова даць сваю згоду балатыравацца па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе ў дэпутаты Саюза СССР.

Няхай жыве вялікае, непераможнае партыя Леніна—Сталіна!
Няхай жыве верны саратнік таварыша Сталіна—Нікалай Іванавіч Ежов!
Няхай жыве наш родны вялікі Сталін!

СЛОВА СТУДЭНЦТВА

РЭЗАЛЮЦЫЯ АГУЛЬНАГА СХОДА СТУДЭНТАУ, ВЫКЛАДЧЫКАУ, АДМІНІСТРАЦЫЯНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАУ МЕНСКАГА ПІРАМЕЛІЯРАЦЫОННАГА ТЭХНІКУМА

Абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Саюза СССР па Менскай гарадской выбарчай акрузе, агульны сход паставіў:

Кандыдатамі ў дэпутаты Саюза па Менскай гарадской выбарчай акрузе ад студэнтаў, выкладчыкаў, адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў пірамелярэцыйнага тэхнікума вылучыць таварыша Сталіна Іосіфа Вісарыявіча, правадыра народа, нашага настаўніка і друга, нашага дарогата і любімага бальва, гоня чалавецтва, і тав. Варашылава Кіменія Ефрэмавіча, правадыра Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі — вернага саратніка правадыра народа таварыша Сталіна.

Агульны сход прасіць таварышу Сталіна і Варашылава даць сваю згоду балатыравацца ў дэпутаты Саюза СССР па Менскай гарадской выбарчай акрузе.

А. ПАКАТАЕВА.

ПАСЕДЖАННЕ РЭСПУБЛІКАНСКАМ КАМІСІІ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

26 кастрычніка адбылося першае паседжанне рэспубліканскай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей.

Камісія заслухала інфармацыю аб становішчы падрыхтоўкі да выбараў па БССР.

Устаўлена, што ў разне месьці пры разбурэнні выбарчых участкаў дапушчана іраўнорнае Палажэння аб выбарах: так, па 89 падпарадкаваных участках колькасць выбаршчыкаў складае менш 500 чалавек. Лічыцца да гэтага часу па Менскай, Барысаўскай, Вабруйскай, Лельскай і іншых выбарчых акрузах поўнасна не складзены спісы выбаршчыкаў і не аб-

стаўлены цэнтры выбарчых участкаў.

Рэспубліканская камісія паставіла даражыць старшыням акруговых выбарчых камісій прасачыць за тым, каб да 5 лістапада райвыканкомы і гарсоветы поўнасна закончылі складанне спісаў выбаршчыкаў, забяспечылі атрыманне і размеркаванне ўсіх выбарчых дакументаў.

Для лепшага абслугоўвання выбаршчыкаў, акруговых і ўчастковых камісій штодня з 9 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы камісія ўстаўляе абавязкі членаў рэспубліканскай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей.

ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМБ

Учора адбыўся першы арганізацыйны пленум ЦК ЛКСМБ, выбраны XII з'ездам лельскага комсамола Беларусі. Пленум выбары галімна галасаваннем бюро і сакратараў ЦК. Першым сакратаром выбран тав. Благін С. Н., другім—тав. Кавалюк І. Д.

які раней прапанаваў сакратаром Пепероўскага райкома комсамола ў Лельградзе. Сакратаром па рабоце сарод жаночай моладзі пленум выбары тав. Мапошка В. С., якія працавала навуковым работнікам у Інстытуце прамісловасці БССР.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ПРАЦОЎНЫЯ ГОМЕЛЯ ВЫЛУЧЫЛІ КАНДЫДАТАМІ Ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВАРЫШОЎ І. В. СТАЛІНА, В. М. МОЛАТАВА, Л. М. КАГАНОВІЧА І А. А. ВОЛКАВА

СЛАВА ТВАРЦУ ВЯЛІКАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

Некалькі мінут назад тут поўным ходам круцілася трансмісія, нападуючы сваім гудам увесь пах. Але як толькі гудок абвясціў аб сканчэнні работы, токары, слесары, усе рабочыя паха падымлі...

Гомельскага паравознага дэпо тут жа ў паху сабраліся на сход. Сапраўды атрымаў стаханавец дэпо малая брыгада комплекснай брыгады тав. Калыбалава.

ПРАМОВА ТАВ. КАЛЫБАЛАВА

Таварышы! Сёння мы сабраліся разам, каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты Саюза ССР. Гэта — аказная і вялікая справа. Усе вы ведаеце нашага любімага Лазара Майсеевіча Кагановіча. Усе вы з'яўляецеся свецкамі і ўдзельнікамі таго, як чыгуначны транспарт пад кіраўніцтвам Лазара Майсеевіча з адстаўкага стаў перадавой галінай народнай гаспадаркі.

Прамова тав. Калыбалава выклікала грамаўную авацыю, якая не спынялася на працягу некалькіх мінут. Гэта прамова выклікала найвышэйшымі ўздымамі і ажывленнем сроду ўдзельнікаў схода.

Азім за адным падпісаннем рабочыя па трыбуну і пах аплашчэннем ўсёго схода гаварылі кароткія, але паклікі і захвалюючыя прамовы ў гонар вялікага Сталіна і яго блізкага саратніка, стойкага большвіка-сталіна Лазара Майсеевіча Кагановіча.

На трыбуне стары рабочы, беспартыйны капелшчык тав. Блескін.

ПРАМОВА ТАВ. БЛЕСКІНА

Я поўнасьцю дазваляю да прапановы тав. Калыбалава, — гаворыць ён, — Мы былі-б вельмі рады, калі-б Лазар Майсеевіч аказаўся балатаравацца па Гомельскай выбарчай акрузе. Гэта быў-бы для нас вялікі гонар.

Як нам працаваць. Я галасую за кандыдатуру Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Тав. Блескін змяніў камсамолца, тэхніка тав. Шырокі. Усім перамогамі, якія атрымаў транспарт, гаворыць ён, мы абавязаны Лазару Майсеевічу Кагановічу. Яму я аддаю свой голас.

За ім выступіў беспартыйны, стары рабочы дэпо, зараз брыгадзір комплекснай брыгады тав. Злотнікаў Г., які заявіў, што таксама аддае свой голас Лазару Майсеевічу Кагановічу.

ПРАМОВА ТАВ. ХІМАКОВА

Вось на трыбуну падняўся беспартыйны гаваль тав. Хімакоў Я., які прапрацаваў у гэтым дэпо некалькі дзесяцігоддзяў. Ён ніколі не выступаў на сходах. Але сёння на такім важным сходзе ён не...

мог утрымацца. Папрасіўшы слова, ён з хваляваннем, пад гарачы аплашчэннем, заявіў: — Свой голас я аддаю нашаму дарогаму Лазару Майсеевічу Кагановічу.

ПРАМОВА ОРДЭНАНОСЦА ТАВ. БАЙКАЧОВА

З хваляючай прамавай выступіў ордэнаносец, начальнік аддзялення тав. Байкачоў.

Для сябе гонарам выбраць у Совет Саюза сталінскага наркома Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Таварышы! — сказаў ён. — Ні адна краіна ў свеце не мае і не можа мець такой Канстытуцыі, як наша родная Сталінская Канстытуцыя. Яе тварцом, тварцом нашага шчаслівага і радаснага жыцця з'яўляецца вялікі Сталін.

Сход абмеркаваў прапанову тав. Калыбалава і прыняў пастанову, у якой гаворыцца:

Мой бацька 25 год прапрацаваў на транспарце калчарам. А я, паступіўшы рабочым, зьякуючы партыі і вялікаму Сталіну выраб да начальніка аддзялення. У гэтым я многі абавязан блізкаму саратніку Сталіна, нашаму Лазару Майсеевічу Кагановічу. Яму я і аддаю свой голас.

«Абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР па Гомельскай гарадской выбарчай акрузе, агульны сход рабочых, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў Гомельскага паравознага дэпо і аддзялення верага саратніка таварыша Сталіна Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Выступалі таксама токар Крычаўкоў, слесар Каленчанка, машыніст Нічгаўкоў і інш. Усе яны на яркіх красачных прыкладах работы транспарта, свайго дэпо, свайго асабістага жыцця паказвалі на тую найвялікшую работу, якую прапрацаваў Лазар Майсеевіч Кагановіч. Яму яны аддавалі свой голас, лічылі найвялікшым

Агульны сход просіць тав. Л. М. Кагановіча даць сваю згоду балатаравацца па Гомельскай гарадской выбарчай акрузе».

Р. СЫРКІН.

МАСКВА. НАРКОМУ ЦЯЖКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ ЛАЗАРУ МАЙСЕЕВІЧУ КАГАНОВІЧУ

Мм, рабочыя, работніцы, служачыя і інжынера-тэхнічныя работнікі гомельскай абутковай фабрыкі «Праца», абмеркаваўшы на сваім сходзе пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР, аднадушна падтрымліваем ініцыятыву рабочых гомельскага завода сельскагаспадарчых машын імя Кагановіча і просім Вас даць сваю згоду балатаравацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе.

Пад Вашым кіраўніцтвам умяцаўся і ўзняўся чыгуначны транспарт, які доўга адставаў ад прамысловасці.

Мм, рабочыя, работніцы, служачыя і інжынера-тэхнічныя работнікі гомельскай абутковай фабрыкі «Праца», абмеркаваўшы на сваім сходзе пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР, аднадушна падтрымліваем ініцыятыву рабочых гомельскага завода сельскагаспадарчых машын імя Кагановіча і просім Вас даць сваю згоду балатаравацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе ў Совет Саюза.

Пад Вашым кіраўніцтвам умяцаўся і ўзняўся чыгуначны транспарт, які доўга адставаў ад прамысловасці.

Не адзім раз Вы, куды Вас пацягнуў наш урад не называў-бы, паказвалі ўзорнае майстэрства сталінскага стылю работы. Пад Вашым кіраўніцтвам у бардабце з усімі ворагамі—трацікістамі, з'яўбудаўцамі, бухарыцамі, — загартавалася і ўмяцаўся Маскоўская партыйная арганізацыя—вядучы атрад нашай партыі.

Няхай жыве жалезны нарком цяжкай прамысловасці Лазар Майсеевіч Кагановіч!

Няхай жыве нахвіцель нашых пераможных працадзір і настаўнік таварыш Сталін!

Ад імя агульнага схода пісьмо падпісалі лепшыя стаханавцы фабрыкі: ШЭХТМАН М., КОЛЬНІКАУ, ЦЗАХА, СУРДЗІН, БАСАУ М., КРАВЕЦ, ЭСТРЫН, ГРЫШАЕУ, ГЕЛЬЦЫН, ВАТЭЛЬБАУМ.

МЕНСК—ЦК КП(б)Б АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВІЧУ ВОЛКАВУ

Мм, рабочыя, работніцы, служачыя і ПТР гомельскай абутковай фабрыкі «Праца», абмеркаваўшы на сваім сходзе вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР, аднадушна падтрымліваем ініцыятыву рабочых гомельскага завода сельскагаспадарчых машын імя Л. М. Кагановіча і просім Вас даць сваю згоду балатаравацца па нашай Гомельскай выбарчай акрузе.

Савецкая Беларусь — фарпост Савецкага Саюза — пад Вашым кіраўніцтвам паспяхова громіць і выкароўвае астаткі фашысцкіх наймітаў, бандытаў з шырокай дарогі, траціцкія-бухарыцкую шваць з твару Савецкай зямлі. Разам з Вамі ўся партарганізацыя Беларусі і ўвесь магутны народ Беларусі паспяхова ліквідуе астаткі шкідліцтва ў прамысловасці, на транспарце і ў асабістасці ў сельскай гаспадарцы.

Савецкая Беларусь — фарпост Савецкага Саюза — пад Вашым кіраўніцтвам паспяхова громіць і выкароўвае астаткі фашысцкіх наймітаў, бандытаў з шырокай дарогі, траціцкія-бухарыцкую шваць з твару Савецкай зямлі.

Савецкая Беларусь — фарпост Савецкага Саюза — пад Вашым кіраўніцтвам паспяхова громіць і выкароўвае астаткі фашысцкіх наймітаў, бандытаў з шырокай дарогі, траціцкія-бухарыцкую шваць з твару Савецкай зямлі.

Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве наш працадзір і настаўнік таварыш Сталін!

Ад імя агульнага схода пісьмо падпісалі лепшыя стаханавцы фабрыкі: ШЭХТМАН, КОЛЬНІКАУ, ЦЗАХА, СУРДЗІН, БАСАУ М., КРАВЕЦ, ЭСТРЫН, ГРЫШАЕУ, ГЕЛЬЦЫН, ВАТЭЛЬБАУМ.

Ад імя агульнага схода пісьмо падпісалі лепшыя стаханавцы фабрыкі: ШЭХТМАН, КОЛЬНІКАУ, ЦЗАХА, СУРДЗІН, БАСАУ М., КРАВЕЦ, ЭСТРЫН, ГРЫШАЕУ, ГЕЛЬЦЫН, ВАТЭЛЬБАУМ.

ВЯЗМЕЖНАЯ ЛЮБОЎ ДА ПАРТЫІ, ДА ПРАВАДЫРОЎ НА СХОДзе РАБОЧЫХ ІПР І СЛУЖАЧЫХ ШКОЛАЗАВОДА ІМЯ СТАЛІНА

Асабіста радасны ўздымаўся 26 кастрычніка ў жыцці рабочых школавазда імя Сталіна. Рабочыя і служачыя, інжынера-тэхнічныя работнікі вылучалі кандыдатаў у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР.

На трыбуну падняўся 50-гадовы старык, пакрыты сівай. — Гэта школар, беспартыйны рабочы т. Янушэўскі. Ён ужо не раз прапанаваў вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Вялікага праўдара народа, генія чалавечтва таварыша Сталіна. Доўгай неамаўкамай аваячай схода падтрымлівае яго прапанову.

У 4 гадзіны дня ваколіца агаласілася гудамі музыкі. На плошчы перад заводам сабраліся рабочыя першай змены, служачыя. Прывітанне таксама свабодна ад работ хатня гаспадыні. Сабралася звыш тысячы чалавек. Трыбунай служыла адраправаўная чырвоныя кумачоў грузавая машына. На ёй размясціўся прэзійум і пачалося абмеркаванне глыбока радаснага, хваляючага пытання — каго наменш кандыдатам у дэпутаты Саюза ССР.

Рабочыя Дымнікаў, Дзяснін, Камоўскі, інжынер Калешка ў сваіх кароткіх гарачых прамовах гаворылі аб вялікім пшасці галасаваньня за праўдара, аб радасным пшасцівадзім жыцці. Яны прапанаваў таксама вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета саратнікаў Вялікага Сталіна таварышоў Молатава, Кагановіча і в. а. першага сакратара ЦК КП(б)Б т. Волкава.

Азім за адным выступіўшы пашылі і малалы рабочыя, спецыялісты. Усе яны выражалі бязмежную любоў да свайго сацыялістычнага радзімы, да партыі і праўдараў! Жывым і яркім прыкладам вялікага пераможнага служачы для ўсіх гэтых завод і яго горад з 10 тыс. насельніцтвам. Раней тут было балога і запущанае поле. Побач тулілася жабрацкая, дымная, згорбленая вёска. А вось папер тут высіла карусі новага механізаванага школавазда. І хочацца кожнаму расказаць аб усім гэтым сёння, падкаваць за гэта партыю, урад і Вялікага Сталіна.

Сход аднадушна дружным падліхам руц завівае прапанову.

Вылучыўшы кандыдатуру законча. Пад агульным аплашчэннем прымаецца рэзалюцыя з просьбай да таварышоў Сталіна, Молатава, Кагановіча і да тав. Волкава даць сваю згоду балатаравацца па Гомельскай выбарчай акрузе.

З вялікім натхненнем прынята прывітанне праўдараў народў таварышоў Сталіну. Апошнія словы прывітання тоўнуць у бурх аплашчэнняў і гудэх «Інтернацыянала».

Р. ДОДЗІН.

САМЫХ ЛЕПШЫХ—У ВЫШЭЙШЫ ОРГАН УЛАДЫ

Гудок авяшчае аб сканчэнні работы першай змены. Рабочыя, інжынера-тэхнічныя работнікі і служачыя спыняюцца ў светлы, вялікі зборачны пах.

Та СССР любімага наркома Л. М. Кагановіча.

Сакратар парткома тав. Пісарчык ажывае схода:

Мы ўсе аднадушна будзем галасавань за тав. Кагановіча.

— Мы сёння сабраліся для таго, каб абмеркаваць, каго вылучыць кандыдатам у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета.

Затым слова атрымавае стаханавец тав. Жыгалькін:

Пасля выбарнага прэзійума, сёння атрымаўшы начальнік механічна-зборачнага паха, малоды беспартыйны тэхнік тав. Гельгоў. Усе ўважліва слухаюць яго выступленне.

— Тав. Волкаў, — гаворыць тав. Жыгалькін, — з малых год паступае рабочым на Пуцілаўскі завод. У 1915 годзе ўступіў у рады партыі большавікоў. Прымае актыўны ўдзел у Кастрычніцкім перавароце і грамадзянскай вайне. Волкаў—адданы сын народа. Пад кіраўніцтвам тав. Волкава большавікі Беларусі выкароўвалі і разграмілі поўную бану шпіянаў—агентаў польскага фашызма. Пад яго кіраўніцтвам Беларусь ліквідуе рэшткі шкідліцтва і паспяхова ідзе да далейшых перамож.

— Я прапанаваў, — гаворыць т. Гельгоў, — ад нашага калектыва вылучыць кандыдатам у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР аднадушна большавіка, лепшага саратніка таварыша Сталіна, наркома цяжкай прамысловасці Лазара Майсеевіча Кагановіча. Гром аплашчэнняў, крыкі «ура!».

— Тав. Волкаў, — гаворыць тав. Жыгалькін, — з малых год паступае рабочым на Пуцілаўскі завод. У 1915 годзе ўступіў у рады партыі большавікоў. Прымае актыўны ўдзел у Кастрычніцкім перавароце і грамадзянскай вайне. Волкаў—адданы сын народа. Пад кіраўніцтвам тав. Волкава большавікі Беларусі выкароўвалі і разграмілі поўную бану шпіянаў—агентаў польскага фашызма. Пад яго кіраўніцтвам Беларусь ліквідуе рэшткі шкідліцтва і паспяхова ідзе да далейшых перамож.

— Калі падліць на ўвесь працэсены шлях, — прапавяе Гельгоў, — гэтага выдатнага большавіка, то мы ўбачым, што ўсе свае сілы, энергію і вялікі талент Лазар Майсеевіч аддаў за справу рабочага класа. Тав. Кагановіч узначальваў Палескі камітэт у 1917 годзе і гэта добра памятаюць старыя рабочыя нашага горада. Лазар Майсеевіч выдэ блазітасную барацьбу з ворагамі народа, за чыстоту і непакінасьць ленінска-сталінскай лініі.

— Я лічу, што тав. Волкаву мы можам смець даручыць быць у вышэйшым органе кіраўніцтва дзяржавы.

— Я ўваўнен, што кандыдатуру тав. Кагановіча падтрымаюць усе прапаноўны нашага выбарчага ўчастка. Прывітанне тав. Кагановічу!

Стаханавец—беспартыйны рабочы тав. Паўлаў папкам падтрымлівае прапанову тав. Жыгалькіна.

Выступіўшы работніца Жолудова:

Т. Фарбараў і Ляпман аднадушна падтрымліваюць прапанову аб вылучэнні кандыдатамі таварышоў Кагановіча і Волкава.

— Я палкам падтрымліваю прапанову тав. Гельгоў і рэкаменду кандыдатам у дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета

З вялікім удзімам аднаголасна прымаецца рэзалюцыя, у якой калектыву рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых машынабудаўнічага завода імя Кірава вылучае сваімі кандыдатамі ў дэпутаты Саюза Вярхоўнага Савета СССР таварышоў Кагановіча і Волкава і просіць іх даць сваю згоду балатаравацца па Гомельскай выбарчай акрузе.

Н. Я. МІХЛІН.

КРАІНА АУТАМАБІЛЯ І ТРАКТАРАУ

«Мы становімся краінай металічнай, краінай аўтамабілізацыі, краінай трактарызаванай». Гэтыя словы таварыша Сталіна за апошнія годы поўнасьцю ажывіліся.

К 1920 г. наш аўтамабільны парк ледзь налічваў 15 тысяч машын, з якіх не больш 30 проц. былі на халу, а астатнія 70 проц. трэбаваў рамонт і к таму-ж капітальнага.

Развіццё аўтамабільнай прамысловасці, адраправаўнай буйнейшую ролю ў сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, транспарту і ва ўмяшчэнні абароназдольнасці краіны, наша партыя і ўрад узялі на ўважлівае выключнае ўвагу.

5 лістапада 1924 г. — першая значная дата ў гісторыі аўтамабілізацыі СССР — быў выпушчаны першы аўтамабіль «АМО» (Масква) савецкай вытворчасці. У наступным, 1925 г. выпушлі першыя 25 машын у Яраслаўскі завод, гэта былі трохроўныя грузавыя аўтамабілі «ЯЗ».

Ленін і Сталін, надаючы вялікае значэнне гэтай галіне прамысловасці, не раз падкрэслівалі неабходнасць стварэння ў СССР буйнай аўтамабільнай вытворчасці. У спадчыну ж ад парскай Расіі мы ні трактарнай, ні аўтамабільнай прамысловасці не атрымалі. Прышлося будаваць яе амаль на пустым месцы.

У красавіку 1929 г. было вырашана будаваць новы магутны завод у горадзе Горкі (былы Ніжні Ноўгарод), пры ўмове далейшай рэканструкцыі Маскоўскага аўтазавада імя Сталіна.

Спробы пасаджэння аўтамабільнай вытворчасці да рэвалюцыі абмежаваліся зборнай машын з імпартных частак. У 1908 г. Руска-Балтыйскі завод у Рызе прыступіў да збору аўтамабіль. Завод карыстаўся паўфабрыкатамі (шарыкапапамі, спецыяльнымі хромавана-вадзянымі сталі, радзітарамі, магнетам і т. д.) імпартнага паходжання. У 1910 г. завод выпушлі... 10 машын, у 1912 г. — 78 машын. У часе імперыялістычнай вайны ў сярэдзіне 1915 г. Руска-Балтыйскі завод быў эвакуаваў у Філі (пад Масквой), але выпуску аўтамабіляў не аднавіў.

У студзені 1932 г. будаўніцтва Горкаўскага аўтазавада было закончана, і завод быў пущаны ў эксплуатацыю.


Азнак вельмі неабходнасць завярстання пытанне аб стварэнні ўласнай аўтапрамысловасці, і партыя ўрад закончыў раз лагавораў з буйнейшымі рускімі і замежнымі прамысловымі на пабудову і абсталяванне аўтамабільных заводаў. Але справа не пайшла далей атрымання добрых кушай ад урада. Азім, што маглі арабіць капіталісты тыпу Рабушынскага і кампаніі, расправіўшы спецыяльнымі мільённымі асабістымі ад казы — гэта пабудавалі паўсаматужныя майстэрні ў Маскве і Яраслаўлі.

«Ніжгародскі аўтазавод — гэта маленькая тэхнічная рэвалюцыя ў краіне», — сказаў таварыш Сталін аб гэтым гіганце.

За 10 кілометраў ад цэнтру, на п'яціх кілометраў паўночна-заходна, прычым горад не «раскіданы» тыпу і нават не амерыканскага. Не амерыканскага таму, што навокал горада былі карусі самага вялікага ў Еўропе аўтазавада раскінуў рабочы горад тыпу, уласцівага толькі СССР — сацыялістычнаму гораду. Тут пабудаваны дамы прыгожыя архітэктурны, з усіх бакоў усе выгоды для рабочага. Горад, у якім жыве каля 100 тысяч чалавек, увесь цэпафікаваны, электрыфікаваны, мае фабрыку-кухню, клуб, лазні, кінозатр, бібліятэку.

У 1936 годзе Горкаўскі аўтазавод перайшоў на выпуск прыгожых легкавых машын новай, аблягчанага мадэлі. За час свайго існавання завод даў краіне звыш 180 тысяч грузавых машын і 50 тысяч легкавых.

Зараз завод пашыраецца. Яго магутнасць будзе дасягнуць да 300 тысяч аўта-



СССР — сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян.

машын у год. Завод будзе мець парк з 16 тысяч станкоў. Працаваць на прадпрыемстве будзе каля 70 тысяч чалавек. Сюды будзе прыбываць да 700—800 вагонаў грузаў і прыкладна столькі-ж будзе адпраўляцца (14—16 пар палкоў за суткі). Завод будзе спажываць за год каля мільёна тон якасных сталей.

У 1931 г. пущаны аўтамабільны завод імя Сталіна ў Маскве. Ён выпускае грузавыя машыны (трохроўны) сараяныя магутнасці, а таксама аўтобусы. У канцы 1936 года завод выпушлі некалькі першых легкавых лімузінаў «ЗИС-101». Завод пабудаваны на тым месцы, дзе былі закладзены капіталістам Рабушынскім вельмікі абарачы аўтамабільныя майстэрні. З моманту пуску заводам выпушчана каля 150 тысяч аўтамабіль.

За мінулыя годы аўтамабільная прамысловасць дасягла пайшла наперад. Калі наўдзім склад аўтазавада СССР за першую півгадодку выраб з 18 тысяч да 65 тысяч, гэта значыць, у тры з паловай разы, то ў другую півгадодку ён вырастае з 65 тысяч да 580 тысяч, гэта значыць, у 9 разоў.

24 сакавіка 1919 года на VIII з'ездзе партыі Ленін сказаў свае славутыя словы: «Калі-б мы маглі даць зброю 100 тысячам пераможных трактараў, забяспечыць іх боепамя, забяспечыць іх машынамі (вы добра ведаеце, што паказуе гэта — фантазія), то сярэньні селянін сказаў-бы: «Я за камунізм» (гэта значыць за камунізм)».

«Фантазія», аб якой гаварыў Ленін, даўно ўжо стала сапраўднасцю.

Упершыню вытворчасць трактараў у СССР была ажывіўлена ў 1924 годзе на заводзе «Красныя пуцлавоў» у Ленінградзе і на Харкаўскім паравозабудаўнічым заводзе.

Першыя вопыты, не глядзячы на іх удачу, не маглі, араўмежа, заадавоўць ні размаху, ні тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ў нашай краіне. Патрэба было стварыць масавую вытворчасць трактараў.

Патрэбна была арганізацыя сельска-машынабудаўнічых заводаў у напрамку максімальнага расшырэння вытворчасці трактарнага інвентару і поўнага вызвалення ад яго ўзводу ў найкарапейшы тэрмін (з рэвалюцыі XVI парт'езда).

Патрэбна была арганізацыя сельска-машынабудаўнічых заводаў у напрамку максімальнага расшырэння вытворчасці трактарнага інвентару і поўнага вызвалення ад яго ўзводу ў найкарапейшы тэрмін (з рэвалюцыі XVI парт'езда).

І ў 1927 годзе за 12 кілометраў ад Сталінграда, на правым беразе Волгі быў аздаваў завод-гігант — першы буйны трактарны завод Савецкага Саюза.

І ў 1927 годзе за 12 кілометраў ад Сталінграда, на правым беразе Волгі быў аздаваў завод-гігант — першы буйны трактарны завод Савецкага Саюза.

Большавіцкімі тэмпамі ішло будаўніцтва. І ўжо 17 чэрвеня 1930 года, за 5 дзён да адкрыцця XVI з'езда ВКП(б), Сталінградскі трактарны завод імя Дзержынскага ўвайшоў у строй.

Большавіцкімі тэмпамі ішло будаўніцтва. І ўжо 17 чэрвеня 1930 года, за 5 дзён да адкрыцця XVI з'езда ВКП(б), Сталінградскі трактарны завод імя Дзержынскага ўвайшоў у строй.

Праектная магутнасць завода бесперапынна расла ў працэсе яго будаўніцтва. 310 тысяч трактараў у 1927 годзе да 20 тысяч у 1928 годзе і да 80 тысяч у 1932 годзе!

Праектная магутнасць завода бесперапынна расла ў працэсе яго будаўніцтва. 310 тысяч трактараў у 1927 годзе да 20 тысяч у 1928 годзе і да 80 тысяч у 1932 годзе!

Уся плошча гіганта з рабочымі пасадкамі роўна 530 гектарам. Буйнейшым на аначыню і вялікім механічна-зборачны пах завода мае ў даўжыню 408 метраў, пры шырыні 96 метраў (прыкладна, плошча ў 4 гектары), з'яўля

ВЫВАРЧАЯ КАМПАНІЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ПРАЦОУНЫЯ ВІЦЕБСКА ВЫЛУЧЫЛІ КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВАРЫШОЎ СТАЛІНА, КАГАНОВІЧА, ВАРАШЫЛАВА, ЕЖОВА, ВОЛКАВА І БАГАЧОВУ

НАШЫ КАНДЫДАТЫ — ВЯЛІКІ СТАЛІН І ЯГО ЛЕПШЫЯ САРАТНІКІ

НА СХОДЗЕ РАБОЧЫХ СТАНКА-БУДАЎНІЧАГА РАМОННАГА ЗАВОДА ІМЯ КОМІНТЭРНА

Вялікай радасцю азароны твары рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялістаў на свой перадавыбарчы сход, які прысвечаны абмеркаванню і вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Саюза Саюза.

Сход адкрывае нам, старшыні заводскага камітэта тав. Барадука Сяргей Васільевіч. Першае слова бярэ стыханавец-фармаўшчык тав. Гунтаў Сідар Будаімавіч. Чоткім, грымкім голасам ён заклікае:

— Таварышы, я выстаўляю кандыдатам у дэпутаты Саюза таго чалавека, які ўсім нам дораг і гораха любімы, чыё імя — на вушах у мільёнаў, хто прывёў нас да шчаслівага, радаснага жыцця — таварыша Сталіна Іосіфа Вісарыянавіча.

Бурай апладысмантаў адказваюць рабочыя на прапанову тав. Гунтава. Доўга не змаўкаюць крыкі «ура» ў гонар любімага правадчыра таварыша Сталіна.

Слова бярэ майстар змены тав. Бародін. Ён гаворыць:

— Я рад і горды за вылучаную кандыдатуру ў дэпутаты Саюза нашата вялікага правадчыра і настаўніка таварыша Сталіна. Я таксама хачу вылучыць кандыдатам у дэпутаты ў Совет Саюза лепшага саратніка таварыша Сталіна, багавога наркова, моцнага большавіка таварыша Ежова Нікалая Іванавіча.

Усё зала грымка апальдуе сваімі любімым нарковам, вернаму стражу вострычкіх заваў.

Работніца механічнага праха тав. Абышпер выстаўляе кандыдатам у дэпутаты Саюза Лазара Майсеевіча Кагановіча.

Словам за тав. Абышпер капаецца тав. Борнікаў выстаўляе кандыдатам у дэпутаты Саюза таварыша Варашылава. Удзельнікі схода наладжваюць прывітанне Чырвонай Арміі бурную авіяцыю.

Стары работчы завода тав. Ятун ражамецкае кандыдатам у дэпутаты Саюза кіраўніка большавікоў Беларусі тав. Волкава Аляксея Аляксеевіча. Гарачым апладысмантам адказваюць рабочыя на прапанову тав. Ятун.

Слова прадстаўляецца малому тэхніку завода тав. Брылон Рахіл. Яна прадпаче вылучыць кандыдатам у дэпутаты Саюза знатнага стыханавца фабрыкі імя Кагановіча тав. Багачову Ольгу Ефімаўну.

Сход поўнасьцю салітаруецца за прапановы тав. Брылон. Аб гэтым гавораць бурны апладысменты ўсёй залы.

Старшыня ставіць на галасаванне выстаўленыя кандыдатуры ў дэпутаты Саюза. Пад бурны апладысменты ўсё прымусных срод паставіліся — вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты ў Совет Саюза правадчыра народнаў таварыша Сталіна Іосіфа Вісарыянавіча, яго лепшага саратнікаў тав. Ежова Нікалая Іванавіча, Кагановіча Лазара Майсеевіча, Варашылава Клімента Іосіфаўвіча, кіраўніка большавікоў Беларусі Волкава Аляксея Аляксеевіча і стыханавца фабрыкі імя Кагановіча Багачову Ольгу Ефімаўну.

Сход заклікае да таварыша Сталіна, тав. Ежова, Кагановіча, Варашылава, Волкава і Багачову за прасьбаў даць сваю агоду балытраванца ў Совет Саюза па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

А. ЗАРУБЕЖНЫ.

В. ХАРВАЦКІ

ГЕРМАНИЯ ПАД УЛАДАЙ ФАШЫСЦКІХ КАНІБАЛАЎ

Фашызм, па вызначэнню XIII пленума Выканаўчага Камітэта Комуністычнага Інтэрнацыянала, ёсць «дыктатарскі тэрарыстычны дыктатура найбольш рэацыянерных, найбольш шавінісцкіх, найбольш імперыялістычных элементаў фінансавога капітала», прычым фашызм германскага тыпу, які наглы імянуе сабе нацыянал-соцыялізмам, не злучыў нічога агульнага з сацыялізмам, уяўляе сабой самую рэацыянерную развітанасць фашызма.

Як указаў тав. Дзімітраў у сваім дакладзе на VII Суветным Кангрэсе Комуністычнага Інтэрнацыянала, «гітлераўскі фашызм — гэта не толькі буржуазны нацыяналізм. Гэта зваротны шавінізм. Гэта Узрываючая сістэма палітычнага банкітства, сістэма правакапій і катанавіў у апошніх рабочага класа і рэвалюцыйных элементаў селянства, дробнай буржуазіі і інтэлігенцыі. Гэта сярэднекаласавы варварства і зверства. Гэта неўгамаваная агрэсія ў адносінах ішых народаў і краін. Германскі фашызм выступае, як ударны кулак міжнароднай контррэвалюцыі, як глаўны падальшчыні імперыялістычнай вайны, як зчынчыні крыжовага паходу супраць Саветаў Саюза — вялікай бацькаўшчыні працоўных усго свету».

Германскі фашызм падаргае германскую камуністычную партыю, рэвалюцыйных рабочых і селян і прадстаўнікоў інтэлігентнага навілейшым праследваннем.

У год прыходу да ўлады германскага фашызма (1933) праз канцэнтрацыйныя лагеры прайшло не менш 130—150 тыс. чалавек. У 1933 годзе судзілі было асуджана 40.000 чалавек, у 1934 годзе — 70.000 чалавек, у 1935 годзе — 85.000 чалавек, у студзені-красавіку 1936 года — 30.000 чалавек. Пягоду асуджання прыгавораны да 600.000 год катаргі і турмы. З 1933 па май 1936 года было аршчывана больш мільёна людзей.



Сход рабочых рамонтна-механічнага цэха віцебскай трымажнай фабрыкі «КІМ», прысвечаны абмеркаванню і вылучэнню кандыдатур у дэпутаты Саюза Саюза. Фото Лупейка (БСФ).

МАСКВА. Народны Камсарыят Унутраных Спраў Нікалаю Іванавічу Ежову

Мы, рабочыя, работніцы, інжынеры, тэхнікі, навуковыя работнікі, студэнты і служачыя віцебскіх прадпрыемстваў і ўстаноў, сабраўшыся для абмеркавання і вылучэння кандыдатур у Вярхоўны Совет СССР, аднадушна рашылі вылучыць Вас, дарагі Нікалаю Іванавічу Ежоў, нашым кандыдатам у дэпутаты Саюза Саюза.

У гэты гістарычны, знамянальны дзень мы з горадско падагульваем вялікі дасягненні, якія заваявала наша краіна пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна. З краіны жабраўкай, адстадай яна ператварылася ў краіну прадаву, магутную.

Беларускі народ у пісьме, адрасаваным вялікаму правадчыру народнаў таварышу Сталіну, найвялікшаму генію, лепшаму чалавеку нашай эпохі, пісаў:

Мы поспехі нашы ў бах здобывалі, Да радасці партыя нас прывяла, Вучылі вялікія Ленін і Сталін, А дружба народаў нам сілу дала.

Разбіць лацугі і пазбыцца былога Нам рускі рабочы, як брат, дапамог, І наша краіна з братарскай падмогі Насыпіна да новых ідэя перамог.

Яна ўпершыню расцвіла як дзяржава;

Ад шырага сэрца ўдзячна табе, Бо ты даў ёй гэта законнае права, Бо ты ўгадаваў і стварыў КП(б)Б. Тут вучні твае нам яе ўрасцілі, Тут Фрунзе змаганне за партыю вёў. Яндаў Кагановіч у Гомелі сім, У Віцебску сілы згуртаваў Ежоў.

З Вашым імем, дарагі Нікалаю Іванавічу, звязаны ўсе перамогі краіны сацыялізма. З Вашым імем звязаны перамогі беларускага народа над безапартыйскімі акупантамі. З Вашым імем звязаны рэвалюцыйны рух у Віцебску.

Вы зараз, як і заўсёды, жалезнай рукою грымце ворагаў народа. Подлая фашысцкая пен — трацісцка-зіноўфўскія і бухарынскія агенты, шпіённы і дыверсантны хацелі вярнуць у нашу краіну капіталістаў і памешчыкаў, аднавіць эксплуатацыю, зноў закатаваць наш народ. Але слаўныя наркомунтудзельцы, пад Вашым кіраўніцтвам, Нікалаю Іванавічу, звалілі ворагаў народа на месцы злчыштва і разграмілі іх. Жалезнай мятой Вы ачышчаеце савецкую зямлю ад усялякай фашысцкай злочачы.

Ваца імя, Нікалаю Іванавічу Ежоў, наводзіць страх на ворагаў, а для працоўных яго з'яўляецца горадско і радасцю. Мы ведаем, што органы НКВД, якія ўзначальваеце Вы, абараняюць кроўныя інтарэсы працоўных, інтарэсы пролетарскай, сацыялістычнай рэвалюцыі.

Працоўныя Віцебска, як і ўсёй Беларусі, як і ўсяго Саветаў Саюза, ганарыцца Вамі, як адным з самых бліжэйшых саратнікаў таго,

— хто поплеч з Влэдзімірам Ільічам Леніным вёў народы на Кастрычніцкі штурм у 1917 годзе;

— саратнікам таго, хто разам з Леніным развіваў на прафтах грамадскай вайны поплччыкі беларудзейцаў і інтэрвентаў і стварыў квінечую краіну сацыялізма, стварыў

радаснае і шчаслівае жыццё шматмільённаму савецкаму народу;

— саратнікам таго, хто заблітасна грыміў усіх і ўсіхкіх ворагаў народа — трацісцка-зіноўфўска-бухарынскіх вырадкаў, нацыянал-фашысцкіх бандытаў, усіх агентаў фашызма;

— саратнікам таго, чыёй рукою залатымі словамі запісан асноўны закон сацыялістычнай дзяржавы — вялікія правы і пачэсныя абавязкі грамадзяніна Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік;

— саратнікам таго, пад чым непераднім кіраўніцтвам авангард усяго свету — вялікі Саветы Саюз пабуаўраў выдатны будынак сацыялізма і пераможна кроўчы да вяршыв комунізма;

— саратнікам вялікага Сталіна. Мы просім Вас, Нікалаю Іванавічу Ежоў даць сваю агоду балытраванца ў дэпутаты Саюза Саюза па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

Няхай жыве Нікалаю Іванавічу Ежоў!

Няхай жыве вялікая камуністычная партыя большавікоў!

Няхай жыве вялікі Сталін!

Пісьмо падпісана прадстаўніамі ад 15 тысяч рабочых буйнейшых прадпрыемстваў Віцебска — станкабудуўнічага завода імя Кірава, ільнарпадізнай фабрыкі імя Кагановіча, швейных фабрык «Профінтэрн» і «Сцяг індустрыялізацыі», панчошна-трымажальных фабрык імя КІМ і імя Клары Цэткін, чыгуначнага дэпо і іш.

КАНДЫДАТЫ 5-ШТЫСЯЧНАГА КАЛЕКТЫВА НА ШВЕЙНАЙ ФАБРЫЦЫ «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ»

Пяць тысяч рабочых швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» сабраліся ў двары фабрыкі, каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты Саюза Саюза.

Грым апладысмантаў сустраў сход працоўна старой работніцы фабрыкі тав. Пазыкавай аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Саюза вернага вучня і саратніка таварыша Сталіна Нікалая Іванавіча Ежова, пад кіраўніцтвам якога магутны варты рэвалюцыі — НКВД — грымчы ворагаў народа — трацісцка-бухарынскую погань.

Пасля тав. Пазыкавай выступіў равецнік Кастрычніка комсамалец тав. Фейтін.

— Ад імя комсамалецаў і ўсёх малых рабочых фабрыкі, — гаворыць ён, — я лорача падтрымліваю кандыдатуру таварыша Ежова. Нікалаю Іванавічу паказу нам усім, як треба змагацца з ворагамі народа, ён вучыць нас штодзённа, як треба іх выкравіць і знішчыць.

Інжынер фабрыкі тав. Лур'е прапануе вылучыць кандыдатам у дэпутаты Саюза знатнага работніку-стыханавца Віцебска тав. Ольгу Ефімаўну Багачову і фабрыкі імя Кагановіча.

Прапанова тав. Лур'е спаткана агульшым абдэрнем.

Сход аднадушна паставіў вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Саюза Вярхоўнага Совет СССР таварышоў Нікалая Іванавіча Ежова і Ольгу Ефімаўну Багачову. Сход пасля пісьма тав. Ежову, у якім прасіў даць сваю агоду балытраванца ад Віцебскай гарадской выбарчай акругі. Агульшым сходам з аналагічнай прасьбай звярнуўся да тав. Багачову.

Н. АБЕЗГАУЗ.

НА ПЕРАДВЫВАРЧЫХ СХОДАХ

ПРАМОВА ТАВ. НАВАСЕЛЬЦАВА

СТАХАНАУКА ВЯЗЬНАГА ЦЭХА ВІЦЕБСКАЙ ФАБРЫКІ «КІМ»

Я працую на фабрыцы з 1935 года, з'яўляюся стыханавцаў, вучуся ў школе дзяткаў, зрабіў Ужо 40 самастойных паўстаў. Я — равецнік Кастрычніка і ўпершыню буду выбіраць у Вярхоўны Совет.

Таварышы! Мы павінны вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Саюза Саюза партыйных і непартыйных большавікоў, якія да канца аданы справе партыі Леніна—Сталіна. (Апладысменты). Я прапаную вылучыць кандыдатам у дэпутаты Саюза вернага саратніка таварыша Сталіна Нікалая Іванавіча Ежова, які пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна змог разграміць і знішчыць трацісцка-бухарынскіх мяротаўнікаў з германа-японскага фашысцкага лагера.

Нікалаю Іванавічу Ежоў, яшчэ будучы ў Віцебскай партыйнай арганізацыі, вёў непрыкрытую барацьбу з контррэвалюцыйнай, скалачываў віцебскую партыйную арганізацыю на барацьбу з ворагамі народа, змагаўся за чыстату і адзінства родуў нашай партыі.

Мы павінны прасіць тав. Ежова даць сваю агоду балытраванца па Віцебскай гарадской выбарчай акрузе.

Няхай жыве наш верны варты рэвалюцыі, жалезны нарком унутраных спраў Нікалаю Іванавічу Ежоў! (Апладысменты). Няхай жыве наш любімы правадчы і настаўнік, творец савецкай Кастрычніцкай вялікі Сталін! (Бурныя апладысменты, крыкі «ура»).

ПРАМОВА ТАВ. РУТЧАНКА

ІНІЦІАТАР СТАХАНАУСКАГА РУХУ НА ВІЦЕБСКАЙ ФАБРЫЦЫ «ПРОФІНТЭРН»

З'яўляюся дачкой рабочага чыгуны. Бацька і маі па Кастрычніцкай рэвалюцыі працавалі на чыгуначным транспарце, жорстка эксплуатаваліся. Іх рабочы дзень склаўся 12—14 гадзін у суткі, а заробкі і яны горкія грашы. Жылі ўпрогалады. Я з 14 гадоў таксама пайшла працаваць.

Толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі я і мае бацькі ўбачылі сапраўднае жыццё. Мы зараз жывем сапраўды радасна і шчасліва. Дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае, радаснае жыццё! (Апладысменты).

На варце нашай мірнай працы стаіць НКВД і яго слаўны нарком Нікалаю Іванавічу Ежоў. Нікалаю Іванавічу ежомкімі рукаміцамі даць ворагаў, ён ворка стаіць на варце нашых дасягненняў. Тав. Ежоў — лепшы саратнік таварыша Сталіна. Яго вырасіла наша партыя, наш вялікі Сталін.

Я прапаную тав. Ежова вылучыць нашым кандыдатам у дэпутаты Саюза Саюза. (Апладысменты). Ён — сын рабочага класа. Ён — прыклад большавіцкай шчынасці.

Няхай жыве наша вялікая камуністычная партыя! Няхай жыве верны саратнік Сталіна тав. Ежоў!

Няхай жыве вялікі Сталін!

Індэкс рэзнічных цен на харчовыя тавары (1913—1914 гт. раўняюцца 100, за 1933—36 гт. прымысены сярэднемесячныя даныя) склаўся ў 1933 годзе — 113,3, у 1934 годзе — 118,3, у 1935 годзе — 120,4, у 1936 годзе — 122,4, у студзені 1936 года — 122,3, у красавіку 1936 год — 122,4, у студзені 1937 года — 121,4, у красавіку 1937 года — 122,3.

Пароганне матэрыяльнага становішча рабочага класа атарыла ясна відаць пры супастаўленні росту цен і зніжэння заробатнай платы.

Нават афіцыйная германская статыстыка вымушана часам прызнаваць факт зніжэння заробатнай платы. Аб гэтым ясна гаворыць лічбы. Сярэдняя тыднёвая зарплата кваліфікаваных рабочых на чорнай металургіі знізілася са снежня 1935 года па сакавік 1936 г. ад 47,40 марак да 46,36 — на 2,2 проц. На павіраў прамысловасці — з 51,54 да 43,74 марак — на 15,1 проц.

Даныя германскай статыстыкі, вядома, значна перапаменшаны, але і яны вельмі красамоўныя.

Троба яшчэ адзначыць, што фашысты ў сучасны момант зніжылі сістэму валецкіх тарыфаў заробатнай платы, прадстаўляючы прадпрыемству шырокую магчымасць для свавольстваў.

Заробатная плата змяншаецца і шляхам шматлікіх вылікаў. Алія работчы, які працуе на буйным прадпрыемстве В. хаслаў газете «Дайч фольксцайтунг» свай рааіковы ліст. Як відаць з гэтага дакумента, рабочы прапрацаваў усяго 45 гадзін, атрымліваючы за гэтыя 0,64 маркі, і значны, заробіў 28 марак. З гэтых 28 марак было ўтрымана: балынічная каска — 1,80, страханне па інваліднасці — 0,75, падатка з заробатнай платы — 1,26, падушны падацк — 1,25, дапамога беравлоўным — 1,06. Усго было ўтрымана 6 марак 12 пфенігаў. Такім чынам, на-рукі рабочы атрымаў толькі 21 марку 88 пф. Гэтым рабочаму нехапіла папярэдняй палчкі, і ён павінен быў забраць наперад 20 марак. Такім чынам, ён атрымаў на-рукі толькі 1 марку 88 пф. Да ўсяго гэтага треба дадаць так званыя «добрахотныя афараванні», адлучэнні арганізацыі «Рабочы фронт» і ішны адлі-

чэнні, якія рабочы вымушан рабіць пад прымусам фашыстаў.

Агульны вынік у адносінах, напрыклад, будаўнічых рабочых атрымліваецца наступны: тарыфныя стаўкі зменшаны на 28—42 проц., вылікі павялічаны на 40 проц.

Адначасова прадукты харчавання ўдаражлі ў сярэднім на 45 проц.

Пастаяннае павышэнне цен пры зніжэнні намінальнай заробатнай платы прыводзіць да велізарнага пагнення рэальнай заробатнай платы.

У час юрбургскага балачага германскі фашыстаў Гітлер прама заявіў, што аб павышэнні заробатнай платы няма чаго і думаць.

Калі германскі фашызм ішоў да ўлады, то многія вялікія фашысцкія дзеячы рабілі змагаўчыныя заявы аб тым, што фашызм карэным чынам палепшыць становішча селянскай гаспадаркі, што фашызм пакончыць з прымусам распратажам зямель і маемасці селян, што фашызм вызваліць селянства ад запаванасці. Адначасова фашысты абяцалі пакончыць з сістэмай падацка буйным памешчыкам. Рабілі і намакі на магчымасць раздзелу буйных маёмкаў.

Аднак, пасля прыходу да ўлады германскага фашызма ў студзені 1933 года ні адно з гэтых абяцанняў не было, зражуча, выканана. Прымусам распратаж зямель дасягнуў у фашыскай Германіі вельмі значных размераў. У 1934 годзе было прададзена 1,518 гаспадарак, у 1935 годзе — 2,270 гаспадарак.

Фашызм таксама не толькі нічога не зрабіў для вызвалення селянства ад запаванасці, але намярпа пагоршыў становішча селян.

Да прыходу да ўлады германскага фашызма буйныя памешчыкі атрымлівалі значныя падачкі пад выглядом так званай «усходняй дапамогі», г. зн. дапамогі, прадстаўляемай фармальна ўсходнім сельскагаспадарчым раёнам Германіі, а фактычна памешчыкам гэтых раёнаў. Германскі фашызм абяцаў пакончыць са злоўжываннем пры размеркаванні «усходняй дапамогі». Калі-ж урад Гітлера прышоў да ўлады, то ён проста заваў, што ніякіх злоўжыванняў не было.

Асабліва ўважліва грабжэ селян у 1937 годзе. У канцы ліпеня было выдана распараджэнне імперскага міністэрства харчавання, якое абавязвае селян аддаць поўнае ўсю і ураджай збожжа — пшаніцы, жыта і т. л. Селянам выдзецца толькі гадзінна-норма для асабістага спажывання і саўбоў. Не выконваючым гэтай паставы пагражае суровая кара — турма зняволенне і катаржныя работы.

Гэтая паставона выклікае вялізнае абурэнне на ўсёй. Да гэтай пары селянін павінен быў здаваць толькі паўную частку свайго ураджайа. Папер-жа зраба здаваць увесь ураджай. Апрача таго, нямецкі селянін зусім павабўен кармоў, бо новая паставона забараняе яму скармаваць жыллы збожжам і вятрубамі.

Селянін і яго жывёла прадстаўлены самі сабе. Селянін сам павінен шукаць выхад з турнасцей. Аднак гэтыя турнасці непераможны. Селяніну атаспацца толькі рэзаш жытву. У 1937 годзе ўжо не стада, напрыклад, зменшылася ўжо на 640.000 гадоў у параўнанні з мінулымі годам. У германскай сістэме не было нічога такога зверскай паставоны ў адносінах селян, як распараджэнне, выданае ў ліпені.

Палітыка германскага фашызма адначасова вядзе да разарэння дробнай буржуазіі — рамеснікаў, крамяікаў і т. д.

Фашызм дамагаўчына абліць і паліпшаўне іх становішча, абліць знішчыць універсальныя магазіны. Усё гэта, аднак, зражуча, было толькі ваглы хаўсеры. Ужо ў красавіку 1933 года германскі фашызм паспяшыў заявіць, што кампанія супроць універсальных магазінаў скончана. Фашысты пачалі нават выдаваць промі буйным універсальным магазінам. У прыватнасці, буйны магазін Кэрштата атрымаў субсідыю ў 15 млн. марак. Рамеснікі і дробныя гандлярны навічычна пакутуюць ад фашыскай палітыкі пай, пакутуюць ад велізарнага росту арэндных плацты за паміжнікамі. Даход германскіх рамеснікаў упаў з 4 мільярдў марак у 1928 годзе да 1,8 мільярдў ў 1935 годзе.

Велізарныя нагоды, якія дэрпіль германскі народ, прыводзяць да росту смертнасці, да росту ліку самагубстваў.

Германскія газеты вымушаны прызнаць, што колькасць шлобаў у студзені 1935 года складала 10,694, у студзені 1937 года — 9,581, смертнасць у Германіі ў студзені 1935 года складала 20.105, у студзені 1937 года — 22.022.

За гэты-ж час колькасць самагубстваў павялічылася з 411 да 463.

Вельмі часты вынікі самагубстваў пельных сем'яў.

Асуджаныя на год і на нечуванні пакуты германскі народ, фашызм разам з ішым забячача памешчыкаў і капіталістаў.

Памешчыкі, пад апекай фашызма, скапаптравалі ў сваіх руках велізарныя зямельныя багачы. 16 зямельных магатаў, валожаюць 550.684 гектарами зямлі. Былы прускі каралеўскі дом мае 97.043 гектары, князь пу-Гагенлоу Эрліген — 48.221, князь фон-Генцеллер Зігмарыген — 46.036, князь пу-Зонс-Варутэ — 38.774, граф фон Штольберг-Вернігрола — 36.739, герцог фон Рацібор — 31.126 гектараў.

42 буйнейшыя прамыслоўны, як Брун, Писен, Ганіаль, Вольф, Клекнер і іш.— маюць маемасць у 1,25 мільярда марак; 23 буйнейшыя банкіры — Мендэльсон, Гольдшміт, Міхаэль і іш.— маюць 600 мільярдў марак капітала. Так выгладзе «нацыянал-сацыялістыцкая» Германія, вялікая краіна, трапіўшая пад уладу фашысцкіх канібалаў.

